

ЭТНОГРАФ І ФАЛЬКЛАРЫСТ

Кацярына Варанько, вядучы бібліёграф Нацыянальнай бібліятэki Беларусi

У 2006 г. спаўняеца 180 год з дня нараджэння П. В. Шэйна (1826–1900), збіральніка беларускай народнай вусна-паэтычнай творчасці, этнографа. Яго імя вылучаеца ў гісторыі этнографіі і фалькларыстыкі другой паловы XIX ст. Нарадзіўся ён у сям'і магілёўскага яўрэя-гандляра. Дрэнны стан здароўя хлопчыка прымусіў бацькоў уладкаваць яго ў Нова-Екацярынінскую бальніцу ў Маскве, дзе ён находзіўся трох гадоў. Тут П. Шэйн вывучаў рускую і нямецкую мовы, захапіўся паэзіяй Пушкіна і Жукоўскага. Пад уплывам княгіні Кастроўтай прыняў лютэранства і такім чынам парваў з бацькамі, якія трymаліся іудаізму. У сіроцкім аддзяленні нямецкага вучылішча пры лю-

тэрanskай царкве П. Шэйн атрымаў званне хатняга настаўніка і пачаў займацца прыватнай педагогічнай дзейнасцю. З 1865 па 1872 г. — выкладчык нямецкай і рускай моў у Віцебскай гімназіі, а з 1873 па 1879 г. — настаўнік у Шуі, Зарайску, Калузе. Але педагогічная дзейнасць мала цікавіла Шэйна. Яшчэ ў 50-х гг. XIX ст. пад уплывам славянафілаў ён пачаў збіраць фальклорна-этнографічныя матэрыялы. Калі надарылася магчымасць, Шэйн пераехаў у Пецярбург і заняўся навуковай работай. У 1859 г. надрукаваў свой першы збор рускіх былін і гістарычных песьень, запісаных у Корсунскім павеце Сімбірской губерні. Першыя фальклорныя запісы насілі аматарскі характар.

З глыбінь жыватворных

Пазней у выніку самаадукацыі, вывучэння прац тагачасных этнографаў і фалькларыстаў П. Шэйн ставіўся да гэтага пытання з усёй адказнасцю. У 1870 г. выйшаў яго зборнік «Рускія народныя песні», у 1898–1902 гг. — праца ў двух тамах «Велікарус у сваіх песнях, абрадах, звычаях, вераваннях, казках, легендах і да т. п.», якой ён завяршыў выданне рускага фальклору.

Дзейнасць П. Шэйна ў Беларусі пачалася ў сярэдзіне 1860-х гг. у Віцебску. Тут ён пачуў беларускую мову, якой да гэтага часу не ведаў, і атрымаў магчымасць пазнаёміцца з ужо існуючымі зборнікамі беларускіх народных твораў. Два гады Шэйн вывучаў асаблівасці мовы і быту беларускага народа, а ў 1867 г. распрацаваў падрабязную «Програму для зборання помнікаў народнай творчасці», якую разаслаў створанай ім шырокай сетцы карэспандэнтаў з розных куткоў Беларусі. Ужо да 1869 г. ён сабраў значную колькасць беларускіх песень, галоўным чынам Віцебскай губерні, дапоўніў іх песнямі зборнікаў, якія ўжо выйшлі з другу, і ў пачатку 70-х гг. прадставіў у геаграфічнае таварыства даволі аб'ёмны том пад загалоўкам «Беларускія песні». Гэта была самая буйная праца сярод аналагічных зборнікаў 60–70 гг. XIX ст. У ёй собрана звыш 1000 беларускіх народных песень з апісаннем тых абрадаў, пры якіх яны выконваліся, некалькі казак, паданняў, прыкмет і забабонаў. У зборніку апісваюцца радзінныя, хаўтурныя, калядныя, велікодныя, юр'еўскія, купальскія, талочныя, жніўныя абра-

рады, а таксама абраады Дзядоў. Але асноўная каштоўнасць зборніка — у песенным матэрыяле. Акадэмік Я. Карскі адзначыў, што гэта адзін з лепшых збораў твораў беларускай народнай песні. У ім упершыню шырока прадстаўлены песенны рэпертуар Віцебшчыны. Тагачанская крытыка аднеслася да зборніка станоўча. Багаты змест калекцыі, свежасць матэрыялу, пашпартызацый і пэўнае ўпрадаванне яго ўразілі рэцэнзентаў.

Пасля выдання зборніка П. Шэйн з дапамогай карэспандэнтаў назапасіў вялікую колькасць апісанняў народных звычаяў і абрадаў, якія пазней выйшли пад назвай «Матэрыялы для вывучэння быту і мовы рускага насельніцтва Паўночна-Заходняга краю» (т. 1–3, 1887–1902). У выданне ўключаны матэрыялы з усіх губерняў Беларусі, а таксама з суседніх, дзе жыло беларускае насельніцтва. Гэта абрадавыя, бытавыя, бяседныя, жартоўныя і так званыя разгульныя песні, абраады і звязаныя з імі песні, галашэнні. Вясельная калекцыя Шэйна па багацці не мела сабе роўных сярод дарэвалюцыйных выданняў беларускага фальклору. Звяртае на сябе ўвагу раздзел народных прывітанняў, пажаданняў, праклёнаў, лаянак, замоў.

Акрамя названых работ, ён быў аўтарам шэрага артыкулаў, рэцэнзій, нататак, якія змяшчаў у навуковых выданнях.

Працы Шэйна, нягледзячы на яго часам тэндэнцыі падыход да духоўнай спадчыны беларускага народа, — каштоўная крыніца фальклорна-этнографічных звестак пра быт і культуру беларусаў другой паловы XIX ст.